


пераклады

пераклады

Хуан Рамон Хімэнэс



...я большы за жыцьцё і адчуваю часам,
нібыта чорны цень мой сон перапыняе...

Пад позіркам першай зоркі

АБЛОКІ

Нябёсаў сънегапад – як ветах весніх дзён.
Аднойчы ўбачыў я лагодную даліну,
нібыта першы сънег прынёс сваю даніну,
і гэты белы сон быў болей, чымся сон.

Пасланьнем да мяне ты вернешся ўдагон
з апошняй белізной, каб замаліць правіну.
Прачнушся двойчы я для сумнага
ўспаміну,
ці ў съне, ці ў бессані з табою зводзіў кон.

Пераклад –
Рыгора
БАРАДУЛІНА.

Святло тваёй души блукае самапасам,
ад досьвітку твойго ўцякае мга начная.
Разбуджаны, я не згублюся ў тлумаче.

Я большы за жыцьцё і адчуваю часам,
нібыта чорны цень мой сон перапыняе,
цень міндалю, які расчулена цьвіце.

* * *

Малалецтва! Зялёнае поле, званіца,
пальма, шыбаў альтанкі зіхоткая казка,
сонца – той матылёк, што ня даўся злавіща,
і ў зеніце лунаў, як ружовая ласка.
Сад самотны, дзе ў засені птушка съявалася,
брыв ласкавы з матывамі золата й жалю,
ён даходзіў здалёку, як музика шалу
з той арэны, дзе спрэчку быкі вырашалі.
Безыменнай няўдачы пазнаўшы гаркоту,
я, малы салавейка, любіў несьціхана
адвячорку шаўковую цішу й пяшчоту,
і дыханье маўчаньня, і голас фантана.

ВЕРШНІК

Даль фіялкамі сагрэта!
Сыцежкай, вечарам прыспанай,
Едзе вершнік – ён паэта...
Даль фіялкамі сагрэта!

Пахне мокрай асакою,
І прыносіць пошапт рэчкі
Подых съвежасці й спакою...
Пахне мокрай асакою...

Едзе вершнік – ён паэта...
Даль фіялкамі сагрэта!

Сэрца падае ўтрапёна,
А нібыта самавіты
Плющ абвіў яго зялёны...
Сэрца падае ўтрапёна...

Едзе вершнік – ён паэта...
Даль фіялкамі сагрэта!

Ён залоціць думкай бераг...
 Сонца робіцца ягонай
 Мрояй у хмурынах шэрых...
 Ён залоціць думкай бераг...

Даль фіялкамі сагрэта!
 Сыцежкай, вечарам прыспанай,
 Едзе вершнік – ён паэта...
 Даль фіялкамі сагрэта!

Вазы ўжо адсюль далёка...

(Пра гэта казалі сасоньнік,
 і вецер, і залатая поўня,
 і рэха, і дым-бяssonьнік...)
 Вазы адыходзяць у вечар
 пад ценяў самотных съпевы.
 Журботна нясуць вазы,
 нібыта нябожчыкаў, дрэвы.

Рыдаюць вазы па дарозе
 да новай сялібы ў зънямозе!

Пад позіркам першай зоркі
 валы йдуць, мроячы лена,
 брыдуць да цёплай стадолы,
 дзе пахне й маці і сена.
 Ідуць вазакі за вазамі,
 стамляюць свой крок ахвочы,
 і шост на плячы трymаюць,
 і поўняць нябёсамі вочы.

Рыдаюць вазы па дарозе
 да новай сялібы ў зънямозе.

Ідуць па спакоі долу,
 а мёртвыя дрэвы ў страху
 пакідаюць сълед голага сэрца
 і сълед зъвечарэлага паху.
 І съвежы анёл на старое
 пасельбішча ніспадае,
 і на неастылых лядах
 магільніка дух пакідае.
 рыдаюць вазы на дарозе

да новай сялібы ў зънямозе!

* * *

Паўсюль залатыя стрэлы
у лета ўпіваюцца лята.
І сум растаў у паветры,
нібыта ў крыві атрута.
Святло, краскі, крылы ідуць –
кудысьці іх кліча пакора.
О, сумнае разьвітанье!
І сэрца ўцякае ў мора.
І сутаргі й сълёзы, дзе вы,
куды вас вядзе дарога?
Усё ўва ўсяго пытае.
Ніхто не адкажа нічога.

Ноч

Спаць – як ступінь на мост настрою
ракі часін, дзе съпінь імша.
А пад мастом, нібыта мроя,
цячэ вада, цячэ душа.

* * *

(...Вільготная
чарапіца
ў квецені.
Х. Р. Х.)

Душа вясёлых красак пад дажджом
шантала штосьці.
О, краскі жоўтыя на дахах – вочы чутак,
што, як бальзам салодкі,
разыліваюць подых млосьці,
жыцьця майго ўпарадкаванага
надзейны смутак!
Пах, як цнатлівы голас той, што працінае,
як бессэнсоўная ідylія, ці як паданье,
пад колер суму хатак,
што самоціць мга лясная,
з блакітнымі вачымі,
бо яны прачнулі раньне...
О, пах, боль жоўтых красак,

дзіва рэчаў тых часінаў,
якім дажджы сваёй не шкадавалі ласкі.
А сэрца аж дасюль баліць ад успамінаў,
нібыта жоўтыя наскролькі прабілі краскі...

* * *

Салодкая стома долу,
і глухнуць вечара крокі,
чуваць з лугоў недалёкіх
пах сена такі адзінокі.

Сасоньнікі съпяць казытліва,
пчала прыхавала джала,
неба над валатоўкай
пяшчотна-фіялковым стала.

Ступаю за съпевам съледам,
спаткаў яго на съязыне,
съпеў плача, працяты часам,
ідзе ў сълязах па ўспаміне.

Ня ведаю, ці па дзіцяці,
ци па вечарах, дзе аблокі
асеняцца, съпеў галосіць.
Пах сена такі далёкі.
